

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 101 (6680) | 4 мая 1940 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

ПЕРШАМАЙСКАЕ СВЯТА

Мільёны працоўных вялікага і магутнага Саюза ў гэты залаты сонцам і чырванню, радасцю і шчасцем першамайскі дзень вышлі на вуліцы, каб праславіць веліч сваёй цудоўнай радзімы, прадэманстравалі сваю любоў і адданасць да большэвіцкай партыі, да вялікага і роднага таварыша Сталіна.

Над першамайскімі лозунгамі ляскалі плакатамі маналітнымі, агуртанымі калонамі ішоў працоўны народ, дэманстравачы перад усім светам сваё непахіснае маральна-палітычнае адзінства.

Народ з захапленнем сустракаў сваю родную Чырвоную Армію. Старыкі, моладзь, дзеці, — усе з нахваленнем віталі яе.

Усюды — у Маскве і Ленінградзе, Кіеве і Гомілі, Мінску і Беластоку, Віцебску і Гродне, ва ўсіх кутках нашага неабдымнага Саветскага Саюза, дзе адбываліся ваенныя парады, Чырвоная Армія дэманстравала сваю баявую магутнасць.

Першамайскі парад войск краіны сапаліла ператварыўся ў хвалявую дэманстрацыю кроўнага аднавання арміі і народа. Армія і народ звязаны ў нашай краіне неразрывным вузлам і натугены анімі і тым-жа дэмі, ірэйні камунізма.

У сваёй прамоўе на першамайскім парадзе таварыш Варашылаў ад імені вялікай партыі Леніна—Сталіна, ад імені 183-мільёнага народа на ўвесь свет заявіў:

«Савецкі Саюз вайны не хоча, але да вайны заўсёды гатовы. Разгром у кароткі тэрмін беларускай арміі ў не праслаўленай ліній Малеграйма, не глядзячы на англа-французскую дапамогу, паказаў яшчэ раз магутнасць нашага народа, сілу і вялікую доблесць нашай слаўнай Чырвонай Арміі».

Працоўныя капіталістычныя краіны адзначылі 1 мая — дзень баявога агледу рэвалюцыйнага сіла рабочага класа, які дзень барацьбы супроць другой імперыялістычнай вайны, супроць злычыннай крывавай бойні, запячана буржуазіяй. Толькі народы нашай сацыялістычнай радзімы, дзякуючы мудрай палітыцы партыі Леніна—Сталіна і Саветскага Урада, кармістаўшы ўсім адзяткім міру.

СССР няўхільна аставае справу міру, ён заняў мірнай творчай працай. Натхненны рашэннем XVII з'езда большэвіцкай партыі і гістарычным заваяваннем таварыша Сталіна, савецкі народ, згодна славян традыцыі, азнаменавалі вялікае пралетарскае свята Першае мая выдатнымі большэвіцкімі справамі.

Рабочыя, калгаснікі, інтэлігенцыя, людзі працы, навукі, культуры і мастацтва — усе ахвотна багарадным пачуццям, натхненны заклікам пралетарыя — дасягнуць і перагнаць галоўныя капіталістычныя краіны і ў эканамічных адносінах. У дзень першамайскага свята яны дэманстравалі перамогу традыі сталініскай палітыкі.


Мінскі вагавы завод «Ударнік», галантарыйная фабрыка імені Фрунзе, шпалерная імені Вароўскага; гомельскі шпалерны завод імені Сталіна, новабіліцкі лесакан'бінат, трыкатажная фабрыка імені 8 са-

Абвяржэнне ТАСС

1. У некаторых замежных газетах павлікі паведамленні, нібы Савецкі Саюз прапанаваў Фінляндыі абмяняць Выбарг (Віпшур) на Аландскія астравы, а агенства Рэйтэр 1-га мая перадала на радыё паведамленне свайго прыжожкага карэспанджэнта аб тым, што нібы «СССР звярнуўся да Фінляндыі з прапановаю аддаць ёй назад Ханко і Выбарг у абмен на Аландскія астравы і Петсамо». ТАСС уяўнаважан заявіў, што ўсе гэтыя паведамленні ні на чым не асноваваны і з'яўляюцца поўнацю выдуманымі.

2. Галацкая газета «Масбодэ», а таксама некаторыя іншыя замежныя газеты паведамляюць, што нібы «СССР на мінулым тыдні ўручыў германскаму ўраду ноту, у якой савецкі ўрад заявіў, што ён разглядаў-бы з'езненні Германіі супроць Швецыі, як непрыемны акт, што, апроч таго, СССР заявіў, што ён не можа ігнорыраваць акупацыі Аляндскіх астравоў Германіяй». ТАСС уяўнаважан заявіў, што гэтае паведамленне не аспавядае рэальнасці. На самай справе, у адпаведнасці з артыкулам 3-м лагавора аб непаладзе паміж Германіяй і Савецкім Саюзам аб узамемнай інфармацыі і кансультацыі, два тыдні таму назад у Маскве меў месца абмен інфармацыяй на пытанню аб нейтралітэце Швецыі паміж пратэстаўнікамі СССР і Германіі, прычым было канстатавана, што абодзве дзяржавы лічаць сабе запікаўленымі ў захаванні нейтралітэта Швецыі.

Мінскі гарком КП(б)Б і рэдакцыя газет «Звязда», «Советская Белоруссия» і «Октябрь» праводзяць 5 мая вечар, прысвечаны Дню Друку. Вечар адбудзецца ў Дома партасветы, у вялікай зале. Пачаток у 7 гадзін вечара. Білеты — у гаррайкомах КП(б)Б.



Святкаванне Першага мая ў Мінску. НА ЗДЫМКАХ (адвэр направа) — калона танкаў імя імя Леніна. — Афармленне адной з калон. — Дэлегацыя Вырхоўнага Савета БССР ад заходніх абласцей Беларусі вітаюць дэманстрантаў, праходзячых па плошчы імя Леніна. — Фота О. Савельева, В. Берсера.

Першага мая, у дзень баявога агледу рэвалюцыйных сіла рабочага класа, увесь 183-мільёны савецкі народ дэманстравалі сваю адданасць радзіме, сваю згуртаванасць вакол большэвіцкай партыі і вялікага правадыра таварыша Сталіна.

У Маскве, Ленінградзе, Мінску, Кіеве, Выбаргу, Владзівастону, Беластоку і дзесятках іншых гарадоў Саветскага Саюза адбыліся ваенныя парады, якія паназалі несанрушальную баявую магутнасць узброеных сіла краіны сацыялізма.

Першамайскі парад Чырвонай Арміі ў Маскве

У ПАРАДЗЕ ПРЫМАЛІ УДЗЕЛ 634 САМАЛЁТЫ

Савецкі народ безаветна любіць сваю Чырвоную Армію і Чырвоны Флот. З годнасцю і радасцю пасылае ён у Чырвоную Армію лепшых сваіх сыноў, дачоў і макоў — у дасканалыя авіяцкія вайсковыя справы, быць мужным і храбрым, не шкадаваць сваіх сіла для абароны радзімы. Калатліва ўзбройваючы Чырвоную Армію гроднай баявой тэхнікай нашы канструктары, інжынеры, рабочыя і работніцы абароннай прамысловасці. Няма ў свеце другой краіны, дзе армія карыстаецца-б такой гарачай любоўю, з'яўляючы-б годнасцю ўсяго народа.

Парад Чырвонай Арміі 1 мая 1940 года на Краснай плошчы быў асабліва велічынны. Ён ператварыўся ў выдатную, глыбокахававаючую дэманстрацыю неперажытай вайскавай магутнасці Саветскага Саюза, доблесці і баявога майстэрства слаўных воінаў Чырвонай Арміі, не адзіна і пераможнай сувязі з народам, яе гатоўнасці да ўсіх нечаканасцей, да выканання любых заданняў большэвіцкай партыі і саветскага Урада.

Як заўсёды, прыгожа і велічна Красная плошча перад парадом. На сусупраць маўзалея выстраены войскі Маскоўскага гарнізона. Яны стаяць пад сцягамі велічных чырвоных сцягаў, на якіх начэртаны басмёртныя словы «Комуністычная маніфэста»:

«Пролетары ўсіх краін, еднацца!» За некалькі гадзін да пачатку парада на трыбунах плошчы збіраюцца дэлегацыі Вырхоўнага Саветаў СССР і РСФСР, дэлегацыя Маскоўскага Савета, Герой Саветскага Саюза, стыхануўні і стыхануўні заводў і фабрык сталіцы, пратэстаўнікі інтэлігенцыі. Многа радаснай, вясёлай саветскай дэцятары.

Хутка 12 гадзін. Камандуючы парадом маршал Саветскага Саюза тав. С. М. Вузынскі вітаеца з войскамі і вітнуе іх з міжнароднымі святамі 1 мая.

12 гадзін. Крэўдзюбікі курчаты абвешваюць аб маскоўскім поўні. На трыбуну маўзалея пачынаюцца таварышы Сталіна, Молатаў, Кагановіч, Калінін, Андрэў, Мікаеў, Швернік, Берыя, Машенкоў, Дзімітраў, Шыраў, Бугадзіня, Вышынскі, Вазнесенскі, Перухін, Мадзіноў, Бадаў, Шчыркоў, Проні, Народныя Камісары, кіраўнікі маскоўскай партыйнай арганізацыі. Тысячы працоўных гарача аплаўваюць вялікаму Сталіну і яго сарватнікам, перадаючы ім палкае першамайскае прывітанне.

Позірк ўсіх накіроўваецца да Спаскай вежы. З апошняй ударам гадзінніца на варт выязджае Народны Камісар Абароны СССР маршал Саветскага Саюза Клімент Ефрэмавіч Варашылаў. Ён прымае рапарт камандуючага парадом і разам з ім аб'яўджае рады войск, вітнуўшы байцоў, камандзіраў і палітработнікаў са святам. Магутным «ура» адказваюць воіны Чырвонай Арміі на прывітанне любімага Наркома.

Аб'езд войск закончан. Тав. Варашылаў сходаўшч з калы і пачынаецца на трыбуну маўзалея. Адсюль ён гаровыш прамоўю, якую радзіць разам з усімі пашчы, на ўсёй Маскве, на ўсёй краіне. Прамову тав. Варашылава слухаюць гарадзі і сілы нашай неаскажэй радзімы, слухаюць Львоў, Беласток, Выбарг — новыя саветскія гарадзі, слухаюць у гарах

Паміра, ля берагоў Піхага акіяна, у Сібірскай тайзе і ў сняхгах Арктыкі. Народ з любоўю слухае сталіскага Наркома, і яго словы, прасякнёныя спакоем, дастойнасцю, упэўненасцю ў сілах краіны сацыялізма, адпавядаюць мыслям і пачуццям мільёнаў саветскіх патрыятаў.

Грымць «Інтэрнацыянал». У магутных гудках пралетарскага гімна тонучь раскаці гарматыны салютаў. Пачынаецца цэрэманіяльны марш часцей.

На плошчы ўступае зводны полк начальстваўчага састава цэнтральных упраўленняў Нарката Абароны і батальёны Народнага Камісарыята Ваенна-Марскога Флота. За ім — пітошны акадэміі Чырвонай Арміі.

Сцяг двочыч орданоснай ваеннай акадэміі імені Фрунзе нясе Герой Саветскага Саюза капітан Машаляк, які першым выдурў алы сцяг нашай радзімы на вяршыні сямі Зааб'ярыяй. Побач з ім — Герой Саветскага Саюза капітан Леўчанка і лейтэнант Чэрніацка. У калонах акадэміі міма маўзалея праходзіць восьм Герояў Саветскага Саюза, звыш трыохсот орданоснаў, больш пачісот узнагароджаных медалю «XX лет РББ».

У формах стралковых часцей, маралоў, лётчыкаў ідуць пітошны ляска-сталініскай школы кавісары — орданоснай ваенна-палітычнай акадэміі імені Леніна. Сярод іх — Герой Саветскага Саюза батальёны камісар Котцаў і старшы палітрук Бамбураў, звыш 150 орданоснаў і калы 60 узнагароджаных медалю Саюза ССР. Выхаваны акадэміі — большыя камісары — сваім прыкладам натхнялі байцоў на франтах грамадзянскай вайны, у гарачых схватках ля возера Хасан і ракі Халхын-Гол, у барацьбе за вызваленне нашых адзінакроўных братоў — заходніх украінцаў і заходніх беларусаў, у баях з фінскай белавардзейчыняй.

На плошчы наперадзе стройнай калоны рае сцяг артылерыйскай ордэна Леніна акадэміі імені Дзержынскага. Ідуць баявыя пратэстаўнікі пабеданоснай саветскай артылерыі — самай перадавой і грознай артылерыі ў свеце.

За ім праходзяць слухачы, начальствуючы састаў і выкладчыкі ваенна-паветранай ордэна Леніна акадэміі імені Жукоўскага. Безакорна, блістаюць выдатны вырваўчкі, праходзяць ваенныя акадэміі: механізацыі і матарызаванай імені Сталіна, хімічнай абароны імені Варашылава, ваенна-інжынернай імені Куйбышава, ваенна-ветэрынарнай, ваенныя факультэты вышэйшых навукавых устаноў Масквы. Ідуць выхаваны ваенных выучылішчаў — будучыя авіяцкія, ваенныя чыгуначнікі, палітрукі, навукачыся маскоўскіх спецшкол.

Наваліну захаплення выклікае атрад чырвонафлотаў. Савецкі народ будзе вялікі маркі і акіяўскі флот, закліканы ахоўваць неаскажэй марскія рубяжы нашай краіны. Гэты флот расце не па днях, а па гадзінах, напавуваючы ўсё новымі і новымі караблямі, аснашчаны самай перадавой тэхнікай. Разам з Чырвонай Арміяй маркі Балтыкі і Паўночнага флота гармі фінскае белавардзейчыню. Чырвонафлотцы прынеслі з сабой на Красную плошчу дыханне мора і вясны, і гледачы мысленна ўзялі сабе

калоны магутных лінкараў, крэйсераў і эсмінцаў, быстраходныя падводныя лодкі і імклівыя торпедныя каперы...

У сталых шлемах, азіяўчых зладжанасцю, безакорнай вырваўчкі з вінтоўкамі наперад на плошчы ўступае пяхота. Як грозная лавіна, гатова выйсці на сваім шляху любая ворага, апрацінуць яго пштыком, гранатай, срэзіць майстэрскім ружэйным і кулямётным агнём, ідуць доблесныя страці Чырвонай Арміі, зоркія вартавыя саветскіх граніц, войскі НВВД.

На плошчы ўступаюць узброеныя атрады працоўных Масквы. З вінтоўкамі за плячыма ідуць металургі і машынабудуўнікі, тэкстыльчыкі і чыгуначнікі, пратэстаўнікі саветскай інтэлігенцыі, асаваічымашыны — пітошны аэракулаў, планеры, парашутысты, лётчыкі. Калону Грамадзянскага Паветранага Флота ўзначальвае Герой Саветскага Саюза тав. Спленні Гэта — унушальная дэманстрацыя гатоўнасці нашага народа да абароны краіны, дэманстрацыя адзінства фронту і тылу.

Інчо не спікі крокі ўдалоўчыцца ўзброеныя атрады працоўных, які брук завінеў ад кожкіх капат. Як віхур, пранесліся на падабранных адін з адным конях чырвоныя кавалерысты. Прыгожыя, моцныя коні прачыталі кулямётны тачнікі і артылерыйскія гарматы.

Свяракочы сціпымі колаў, паказаліся стройныя шарангі веласпедыстаў. Неўзабаве яны заўважылі ўсю плошчу. Высокае майстэрства паказалі не толькі ваенныя веласпедысты, але і фізкультурнікі — пратэстаўнікі спартыўных таварыстваў.

«Лёгкае кавалерыя» мотамеханізаваных часцей — імклівыя матацыклісты — узялі пачатак другой часткі парада — паказу ваеннай тэхнікі Чырвонай Арміі. Ад Гістарычнага музея да Масквы-ракі рушылася матарызаваная пяхота. За ёю на магутных аўтамашынах — зенітныя кулямёты, гарматы, пражэктары. Выключнае відовішча ўзляла артылерыя на механічнай нязе. Дальнабойныя гарматы азіяўчым сваім калібрам і граніцызнасцю. Бал яны рушыліся па плошчы, каменні бруку садраліся пад іх пажарам, былі гудзея сама гудзея. Такія гарматы і гаубіцы разведлі ўшчыт славуую лінію Малеграйма. Перад ураганам гэтага ажно не ўстаалі заўважыць сілы раду імперыялістычных дзяржаў, стварыўшы ў Фінляндыі плацдарм для напад на СССР, як не ўстаць перад ім і назадай ворагі нашай радзімы, калі яны пасмеюць запасці на іе свашчэжныя рубяжы! За татыш дыханне тысяч гледачоў, не адрываючы пачы, сымлі за рукам многалікіх вітаў артылерыі — малакалібравнай, сярэдняй і вялікай магутнасці.

Граніцызным быў парад аўта-бронетанкавых часцей. Яго адрылі тры скарнасны танкі, якія як віхур прачыліся на плошчы. Вяшчунна прайшла калона браневікоў. Вясконным патокам рушыліся

грозныя броненосцы супы. Усё буйней і буйней размеры танкаў, уступаючых на плошчу, усё аглушальней раву іх матары, усё мацней садраліца зямля. Нама іх пераход. Любую пераходку самідуць і знішчаць адважныя саветскія танкісты на сваіх быстраходных усёаскрушачых машынах.

Апафеозам парада было павуленне афарбаваных у дэманшэры колер гіганцкіх танкаў, якім на прасторай плошчы было песна нават па два ў рад. Як зачараваныя глядзельнічкі на гору небывалы марш. Сэрды напавуваюцца гордасцю за сваю радзіму, за іе несакрушальную сілу, за нашых тэленавічых канструктараў і рабочых абароннай прамысловасці, залатыя рукі якіх стварылі гэтыя выдатныя машыны.

Парад скончан. Апошнім уходзіць і плошчы зводны атрад Маскоўскага гарнізона — 1.100 перакладных артылерыйскіх мушкетэраў.

Але яшчэ не закілі апошнія гуды баявой паходлай песні, як новыя сімфонія — велічная і хваляючая — уварвалася ў мілуную пішню. Зарапаталі матары самалётаў. Пойры ўсіх авіяручыя да неба. З боку Гістарычнага музея паказаліся тры баявыя машыны — бамбардзіроўшчык, суправаджаемы дзума знішчальнічкі. На флагманскай машыне — камкор Гусев. Тры самалёты адрылі граніцызны паветраны парад.

Вясконнай стай іначаліся вэсарыялы бамбардзіроўшчыкаў. Бамбардзіроўшчыкі змяняліся знішчальнікамі. Зладжава, блычэн гэта быў адзін велізарны паветраны карыб, кірэмы адным розумам, адной воляй, нога расекла пільбека «ятраб-ваў» — чырвопакрылых скарнасных знішчальнікаў, узначальваных Героем Саветскага Саюза камданам Іванавым. Набожа маланыя прачытаўшыся над Краснай плошчай, пільбека імяліва, «святло» узялі ўвэрх і праз некалькі секунд скрыдзася ў воблаках. А над плошчы ляглі ўсё новыя і новыя атрады баявых карыб-ваў... Апошнім з велізарнай скорасцю прамыгалаўці азін за адным знішчальнікі і пільбека чатырохматарыяны бамбардзіроўшчык. 634 самалёты прымалі ўдзел у парадзе. Гарачай любоўю да адважных сталініскаў скарэцкі звышліся вочы мільячых чалавек. Парод аглядаўшчы ваенна-паветраным сілам краіны Советуў.

Чырвоная Армія, бліскача заваршыўшы свой гістарычны вываданчы парод на дапамогу працоўным Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі, з часцю вынадаўша заданне Урада на забеспячэнне безаваснасі паўночна-заходніх граніц і ў першую чаргу — горада Леніна, абгагашася новым баявым вышгам. Гэты вопат разам з новай тэхнікай іна прынесла на Красную плошчу і прапанавы стваралла іх перад народам, перад ляска-сталініскамі Цэнтральнымі Камітэтам, перад саветскім урадам, перад вялікім Сталіным.

(ТАСС).

Прамова Народнага Камісара Абароны СССР маршала Саветскага Саюза тав. Варашылава К. Е.

Таварышы! Вітнуўшы вас, байцоў, камандзіраў і палітработнікаў і ўсіх грамадзян, з міжнародным святам — 1-е мая.

Толькі народы Саветскага Саюза сустракаюць гэты дзень радасна і святочна. Саветскія людзі гарызанца сваімі дасягненнямі ў сацыялістычным будаўніцтве і з задавальненнем адзначаюць той факт, што наша краіна карыстаецца добром Віру, стаячы ў баку ад буюшчыха пажарышча другой імперыялістычнай вайны.

Народы капіталістычных краін сёння яшчэ больш востра, чым калі-небудзь, адчуваюць усю розніцу, існуючую паміж капіталізмам і саветскай краінай, усю глыбіню бладоння, падамылючата два свята.

У Саветскім Саюззе 183-мільёны народ, на чале з партыяй Леніна—Сталіна, кірэмы вялікім Сталіным, будзе сваё сацыялістычнае жыццё. Савецкі Саюз вайны не хоча, але да вайны заўсёды гатовы. Разгром у кароткі тэрмін беларускай арміі ў не праслаўленай ліній Малеграйма, не глядзячы на англа-французскую да-

памогу, паказаў яшчэ раз магутнасць нашага народа, сілу і вялікую доблесць нашай слаўнай Чырвонай Арміі.

У даны час міжнародная абстаноўка заблытана да крайнасці. Другая імперыялістычная бойня разгаралася ўсё мацней і мацней. Пацалыччкі не будучы старасца ўштынуць нас у гэту крываўную кашу, а пры выпадку і напасці на той ці іншы ўчастак саветскай зямлі. Патрэбна быць гатовымі заўсёды і да ўсяго. Трэба падвоіць нашу пільнасць і падвасемсерны работу на абароне нашай радзімы, па ўмацаванню магутнасці Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Мы гэта будзем рабіць з усім большымімі ашалам. Парукай гатаму — энергія і непахісная воля 183-мільёнага народа і наша мудрая партыя Леніна—Сталіна.

Няхай жыць наш магутны саветскі народ!

Няхай жыць слаўная і доблесная Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот!

Няхай жыць партыя Леніна—Сталіна! Няхай жыць наш вялікі Сталін!




Святкаванне Першага мая ў Мінску. НА ЗДЫМКАХ (адвэр направа) — калона танкаў імя імя Леніна. — Афармленне адной з калон. — Дэлегацыя Вырхоўнага Савета БССР ад заходніх абласцей Беларусі вітаюць дэманстрантаў, праходзячых па плошчы імя Леніна. — Фота О. Савельева, В. Берсера.



На демонстрации 1-го мая в Минске. На ЗДЕМКАХ (слева направо) — колонна демонстрантов, колонна демонстрантов рабочих и работниц швейной фабрики имени Крупской, студенты орденоносного института филологии ВООР.



Колонна демонстрантов рабочих и работниц швейной фабрики имени Крупской.



Студенты орденоносного института филологии ВООР.

УСЕНАРОДНАЕ СВЯТА

У ПЕРШАМАЙСКОЙ ДЭМАНСТРАЦЫІ НА КРАСНОЙ ПЛОШЧЫ ПРЫНЯЛО УДЗЕЛ БОЛЬШ 1.800.000 ЧАЛАВЕН

Вялікі савецкі народ радасна святкуе 1 мая. Ганей за іншых гэты выдатны дзень сустраі пагранічнікі на далёкім Усходзе.

Ва Влэдзіастоку святэ ўжо было ў разгар, калі над сталіцай толькі займалася світанне. Узшыло сонца, і ў яго прамянах зазяла Масква. Старажыны горад выглядаў памаладзёўшым ў першамайскім урані. Свежы гаснавы дзень напашнае бададасцю людзей, якія вышлі з самага рання на вуліцы, каб прыняць удзел у народнай урачыстасці.

Буды ні накіроўвацца позірк — усюды народ. Васялы, радасны, ажыўлены. Дарослыя і моладзь, старыя і дзеці. Уся Масква сёння на вуліцах і плошчах.

Радзіўныя радасныя на сталіцы млыму і баявыя песні. У поўдзень яны на час сціхаюць, і ўся краіна слухае голас Краснай плошчы, дзе пачынаюцца ўрачысты першамайскі парад пераможнай арміі савецкага народа. Тут, да сарца Масквы, да с'янь сцен Кремля кіраваны ў гэтыя мінуты мыслі людзей. Божны выразна прадэманстравалі сабе знамяру гранічную трыбуну маўзаеа, дзе зараз акружаны бліжэйшымі саратнікамі стаіць ролны і вялікі Сталін.

І валоны маскіроў накарваюць шаг. Усім хоцца хутчэй папаці на Красную плошчу, убачыць Сталіна, далучыць свой голас да магутнага ўсенароднага «ура» ў чысьце любімага правадзіра, настаўніка і друга.

Усё бліжэй і бліжэй Красная плошча. Над ёй іклява прыносяцца самалёты. Уся Масква запракнае галовы ў неба, з захапленнем вітае выдатных лётчыкаў,

якія краіна з годасцю і любоўю заве сталінскімі сокаламі.

14 гадзін. Яшчэ ракоцунь, сатрасаючы паветра, маторы, а на Красную плошчу ўжо ўступілаў дэманстранты. Чырваное мноства палітэхнічных палітэхнік — гэта спяганоцы раёнаў сталіцы адкрываюць святлоае шэсьце. Праходзіць некалькі мінут, і плошча ўся запоўнена пародам. Згуртаваны і маналіты, азіць ў сваіх імгненях, ён накіроўвае свае позіркы ў старану маўзаеа, да Сталіна. У гэты імгненні пачаюцца і трэпетна б'юцца сэрцы. З грудаў людзей выраваюцца радасныя воплі:

— Нахай жыць таварыш Сталін! Першамайскае прывітанне роднаму Сталіну!

Падобна марскому прыбою, бушуе поўнае захапленне «ура», і імя Сталіна, паўтараема дзесяткамі тысяч галасоў, гучыць, як пераможны гімн, як годасць і слава вялікага народа.

Народ з захапленнем вітае главу савецкага ўрада таварыша Молатава і першага маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава.

Чотка праходзіць праз плошчу калонны фізкультурышкі. У іх радах кроцьце савецкія рэкарэменны — плаўцы, гіравікі, тэжнікі, бегуны.

Павольна выязджаюць на плошчу прыгожыя, зялёныя на сонцы новенькія аўтамабілі. Гэта — маладзяткі, выдатны першамайскі падарунак калектыва завода імя КІМ. Завод гаў! Азіць у першай поў трыці сталінскай палігодкі, ён ўступіў у строй дзятчых прапрадзетваў савецкага аўтамабілебудуінства, і сёння

яго прадуцкія любіцца святотная Масква.

Васюном патаком праз плошчу праходзіць усё новыя і новыя калоны працоўных нашай сталіцы.

Радасна разнісіца па плошчы першамайскае прывітанне стахануцам, многатаночнікам сталіцы.

Калі на плошчу ўступаюць работнікі абароннай прамысловасці, насупраць ім ідуць словы гарачых прывітанняў. Народ цёпла сустракае стахануцаў, канструктараў, лётчыкаў-выпрабавальнікаў — людзей, якія сваёй самаданавай працай мнагожэй славу савецкай зброі, умацоўваюць магутнасць Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота.

Праз Красную плошчу праходзіць лётчыкі і парашуцісты, шкільнікі і студэнты. Дзеці нудуць — чырвоныя сіні, уручаныя лепшым піонерскім аградам. Студэнты Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта высяка над калонай падмаюць шчыт з надпісам: «Ва ўніверсітэце 2.800 выдатнікаў і ўдзельнікаў вучобы». Большасць студэнтаў Архітэктурнага інстытута сустраі святэ выдатных паспехаў ў вучобе. У першых шарах калоны ідуць кандыдаты на сталінскія стэпэндзі — будучыя архітэктары шудольных гарадоў і абноўленых сёа нашай вялікай краіны.

Згуртаванымі радамі, плячом в плячу, ідуць стахануцы маскоўскіх прапрадзетваў, каласныя палітэхнічны каласны, аартысты Вялікага тэатра СССР і Маскванскага тэатра, будаўнікі і настаўнікі, урачы і пісьменнікі, інжынеры і акадэмікі. У руках у дэманстрантаў маюцца

кнігі Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна. На чырвоных палітэхніках начартана: «Прывітанне таварышу Сталіну ад савецкай інтэлігенцыі». «Нахай жыць ленінізм!». У калоне Акадэміі навуц СССР явудуць карціны, паказваючы гутарку таварыша Сталіна з акадэмікам Цыньніным. Над ёй прыведзены сталінскія словы, яра характарызуючы ўсеагульны пачот і павагу, якія аказаныя вучоныя ў нашай краіне: «Смалей эксперыментаваць, мы вас падтрымаем!».

Узрокі дэманстрантаў накіраваны да трыбуны. Там стаіць члены Палітбюро Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), члены савецкага ўрада. Працоўныя Масквы горача вітаюць главу штаб большавіцкай партыі — ленінска-сталінскі ЦК ВКП(б), мудры савецкі ўрад.

— Нахай жыць ўсеазаважная Камуністычная партыя большавікоў — перадачы атра працоўных Савецкага Саюза! — шматгразова гучаць над плошчаю словы народнага прывітанна пераможнай ленінска-сталінскай партыі большавікоў.

Чатыры гадзіны прадаўжаўся святотная шэсьце. Больш 1.800.000 чалавек прайшоў за гэты час праз Красную плошчу. У магутным поступу народа адчуваюцца яго спакое і сіла, якія ён прадамонструваў сёння разам з сваімі любімымі дэццірамі — Чырвонай Арміяй і Ваенна-Марскім Флотам. Першамайская дэманстрацыя працоўных сталіцы ішчэ раз паказала нябачанае маральна-палітычнае адзіства савецкага народа, яго маналітну згуртаванасць вакол партыі, ўрада, роднага Сталіна.

(ТАСС).

ПАРАД МАГУТНАСЦІ І СІЛЫ

У дэманстрацыі прынялі ўдзел 150.000 чалавек.

Сонца штодра дарыла свае праменні памаладзёўшаму гораду, апрагуўшаму ў чырванай спягаў, загаварышаму тысячагаласнай новай лозунгаў, упрыгожанаму, як красуня-нявеста. Сонца ўсміхалася людзям, людзі ўсміхаліся сонцу...

Было яшчэ дзевяць гадзін раніш. Вуліцы, плошчы ўжо звінелі бададзёрымі песнямі, напалніліся гукамі аркестраў, вясёлым і задорным смехам. Выстрайваліся калоны. Тысячы людзей спяшаліся на абаронныя пункты. Усюды бурліла радасць, лілася праз край.

Плошча Леніна перад Домам Урада зяе яркім, святонным узраманем. Насупроць выдатнага помніка вялікаму Леніну, утапаючы ў аветках, узвышаецца партрэт геніяльнага правадзіра таварыша Сталіна. Побач — партрэт яго слаўных саратнікаў — членаў і кандыдатаў Палітбюро ЦК ВКП(б).

Стрелка гадзінніка набліжаецца да адзінаціці. Трыбуны задуныюць знатныя людзі сталіцы і рэспублікі. Тут стахануцы, пакрыўшыя сабе славай ў барацьбе за высокую прадуцкіянасць працы, тут відныя дзятчы навуцы, тэхнікі і мастацтва, пісьменнікі і паэты, прадстаўнікі большавіцкага друку. На груклах у многіх азіць ордэны і медалі Саюза ССР. Тут-жа выбраныя вызаванага народа дэпутаты. Вархоўны Савет Савецкага Саюза і ВКП(б) ад заходніх абласцей рэспублікі. На іх твары тчасце і годасць за сваю поўную радзіну, за вялікі Савецкі Саюз, грамадзянамі якога яны наўзнаа сталі.

11 гадзін. На цэнтральную трыбуну палітэхнічны сакратары ЦК ВКП(б) тт. Памаранца, Кулагін, Грэнзав, Малін, Байкачоў, старшыня Савета Народных Камісароў ВКП(б) тав. Кісялёў, старшыня Празіўлага Вархоўнага Савета ВКП(б) тав. Наталенчык, Улаўнаважаны камісіі партыйнага кантроля пры ЦК ВКП(б) тав. БССР тав. Захарав, сакратар Мінскага абкома ЦК(б) тав. Матвееў, месніскі старшыні СНР ВКП(б) тав. Захарав, Нарком унутраных спраў ВКП(б) тав. Цанава і інш. Побач на трыбуне — члены Ваеннага Савета ВАВА і прадаўтнікі вышшага камандавання. Камкор тав. Бузылюк прымае рапорт камандуючага пародам каморы тав. Нікіціна і аб'яздае рады войск. Магутнае «ура» вясёла ў адказ на яго віншаванне часцей з першамайскіх святках.

Аб'езд войск закончан. Тав. Кузнецов падмаюцца на трыбуну і звяртаецца з прамовай да ўсіх удзельнікаў парада і да працоўных. Ад імя ЦК ВКП(б) і СНР ВКП(б) ён горача вышчэ іх з днём вялікага пратэстнага свята 1 мая. Працяжыць гукі фанфар абвішчаюць аб пачатку ўрачыстай марша. На мінуту плошча азастылае ў пішыні. Здалёку лясочца барабанная дроб. Паказваюцца першыя часці. З вітоўкамі напераве, плячом в плячу, праходзіць курсанты Мінскага ваеннага вучылішча. Чоткі, размераны крок. Будучы камандзіры Чырвонай Арміі выклікаюць агульнае захапленне. За імі ідуць стралковыя часці. За трыбуны явудуць вокачы прывітанна слаўным войнам краіны Саветаў. Магутныя раскаты «ура» грываць над плошчай.

Моцнае ўражанне пакідаюць узброеныя атрады Асавіяхіма.

На плошчу ўступае артылерыя. Зямля дрыжыць ад грукату пажыж гармат, прыцэпленых да магутных цягачоў. Іх доўгія жорды ў патрэбны момант абрушаць на ворагаў сацыялістычнай краіны многатонныя варушылаўскія залпы. Лоўгай вераніцкай рыхаюцца гарматы рознага калібра! Грозная, усёааружаная сіла!

Праходзіць мота-механізаваная, пражектарная часці. Іклява іклява самакатычкі і мастацкія. Бурныя шквалы праносіцца кавалерыя, агадлашарчы плошчу рытмічным покатам капыт. Яшчэ татаккі напамінаючы аб легендарных гадах грамадзянскай вайны. Конніцкія часці заслужаны камандзір падполкоўнік Касенюк.

— Нахай жыць чырвоная конніца! — вітаюць з трыбуны слаўных кавалерыстаў. У адказ грывіць магутнае «ура».

Плошча на момант заціхае. Але вось іна заўважана новым, яшчэ больш магутным гулам. Праходзіць гаўзунны танк — сапраўды сухапутны дракоўт. Над яго велькі разважана чырвоны сцяг. Маўжыч вызе малодшы ваятэхнік тав. Краточіч.

За гаўзунным таякам грозная лавіная ідуць сотні такіх-жа выдатных машын. І, здаецца, няма канца гэтай велічому шэсьці. Сорна кожнага савецкага патрыёта напаліўнае законным пачуццём годасці за сваю слаўную Чырвоную Армію, за яе баявую тэхніку, за свой народ, стварыўшы гэту грозную для ворагаў зброю, за

вялікага Сталіна — патхніцеля і арганазатара ўсіх нашых перамог.

Зялёны на сонцы сэрбам і медзюа груб, прадафіліраваў перад трыбунай зялоны аркестр. Рушылі калоны дэманстрантаў. А ў паветры, высяка ў небе паказуся сэрбравыя самалёт — фламанскі варобль. Яго веў Герой Савецкага Саюза, бясстрашны сталінскі сокак камандзір Кален. Прайшоў толькі азінь міг, і ўсеад за фламанам іклява пранесліся сотні такіх-жа шудольных ставельных пушкаў. Прапалылі скарасныя бамбардзіроўшчыкі, праляцелі, стаі знішчальнік, з бясстрашной манані прарэзалі паветра. Рокат іх матораў гучаць, як чароўная сімфонія.

З годасцю і захапленнем любавуся народ велькім пародам ваеннай тэхнікі, пародам сілы і магутнасці Чырвонай Арміі.

Скончыўся парад баявой магутнасці. На плошчу хлынуў бурны, іклявы вясёлы паток. Папералася — абвітае кветкамі велізарная статуя таварыша Сталіна. За ёй — вясёлая, жыццерадасная, шумявая савецкая дзятвара. Бададэра кроцьце шкільнікі сталіцы. Неазяжны лес сцягаў.

Якая сіла, веліч і харасце ў трымафальным шэсьці моладзі! Колькі радасці, вяселосці і заору на юных тварах! Чые дзусы не распываюцца ва ўсешку пры візде шудольнай вясны чалавештва!

Здалёку паказаліся гіганцкія статуя вялікага Сталіна, машына, аформенная на абаронную тэму і прыгожая мадэль паравоза. Тры раёны горада — Сталінскі, Варашылаўскі і Кагановічскі — разам утвараюць на плошчу. Лёгкі вепер калыма сцягаў і лозунгаў. Ідуць ваоны Мінска. Броцьце варашылаўцы, кіраўцы, работныя заводы «Большавік», фабрыкі «Настрычачы», абутковай фабрыкі імя Кагановіча, згуртаваныя калонай, горкамі і ітчасівыя, ідуць будаўнікі будынішча ў Саюзе радзіўнае. Многія з іх ушпершыню атрымалі права на працу толькі пасля 17 верасня 1939 года. На машыне — вядзюны макет радыёпрыёмніка з фабрычачай маркан «Радзіўнае імя Молатава». Чырванай заліта вялікая плошча. Праносіць гербы савецкіх рэспублік. Іх выдатнае сусор'е напаліўнае яшчэ адной рэспублікай — Караля-Фінскай ССР. Працоўныя сталіцы горада вітаюць новы трымафальны ленінска-сталінскі нацпалітэхнічны гігант.

Многа плакатаў прысвечана абароне СССР. 57 мільярдаў рублёў на абарону — гэты новыя гарматы, новыя танкі, самалёты, магутныя лінкоры, паловольныя лодкі. «На земле, в небесах в на море» — усюды на варпе радзімы народ чырвоныя воны — лепшыя сыны савецка. Рухаюцца машына, на ёй — пагранічны слуп. З вітоўкамі на гартоўку ляжач пагранічнікі, побач з імі сабака — верны друг баіцы. Нашы граніцы — на налейшым замку.

Бурліць людское мора. Уся Савецкая вуліца заліта ім. Новыя і новыя калоны праходзяць міма трыбуны. Дзеці на пляч бацькоў радасна машуць ручонкамі. Дэманстранты пераклікаюцца з трыбунай. Не сціхае паток лозунгаў і прывітанняў.

Над калонамі ўзвышаюцца сотні партрэтаў кіраўнікоў партыі і ўрада, і на кожным кроку караюе, усім блізкае аблічча правадзіра.

Ідуць чыгуначнікі. Шматлікія плакаты адлюстроўваюць перамогі чыгуначнага транспарта, напамінаючы, што СССР — вялікая чыгуначная дзяржава. Праходзяць навуковыя работнікі, студэнты вышшых навуцальных устаноў сталіцы. Іх многа. Тысячы юнакоў і дзятч. З трыбуны вітаюць прадаўтнікоў савецкай інтэлігенцыі.

Напаліўнае аўтамабілі, нібы гірляндамі абвіты жывымі чалавечымі пеламі. Жывую піраміду ўвешчае маладая, прыгожая фізкультурышча. Яна застыла ў іклявым руху, высяка трымаючы чырвоны сцяг. Праходзіць арганізаны інстытут фізічнай культуры ВКП(б). Мускулістыя юнакі і дзятчаты. Сіла, малодасць і харасце. Яны апаунуць ў твях касцюмы, у якіх выступалі ў мінулым годзе на Краснай плошчы перад вялікім Сталіным. Усеагульнае захапленне выклікае разгараюцца фізкультурышкі іаснэпрыроўка штыкавога бою.

Шэсьці калон замкнучо работнікі мастацтваў. Аартысты тэатра оперы і балета і закардаўнай філармоніі ліха плянучы лавонічу.

Дэманстрацыя скончылася. Міма першамайскай трыбуны прайшоў 150 тысяч чалавек. Гэта была незабыўная гранічэная дэманстрацыя дзятч, любі і аданасці працоўных партыі, савецкаму ўраду і любімаму Сталіну.

ПРЫЁМ У КРЭМЛІ УДЗЕЛЬНІКАЎ ПЕРШАМАЙСКАГА ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОШЧЫ

Вечарам 2 мая ў Кремлі адбыўся прыём удзельнікаў першамайскага ваеннага парада на Краснай плошчы.

Гасціна расчынены дзверы Вялікага Кремльскага палаца. На запрашэнні Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і ўрада СССР сіды з 12 гадзінам сабраліся баіцы, камандзіры, начальнікі, камісары і палітработнікі Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота. Тут сустраіліся баявыя сабры. Іксціцны, не вядомыя стомы ў паходзе і паражэнні ў атацы. Агартылысты, чыі маставоства савурашчаюча агню блізкага праперана ў надуцкіх баях з белафінамі. Гордыя сталінскія сокацы, пакрыўшыя неўвадальны славы наш магутны ваенна-паветраны флот. Аважаныя вадзельні танкаў і бронемашын. Бясстрашныя сабры. Праслаўленыя марскі. Ліхія кавалерысты, інжынеры, тэхнікі, звязісты, урачы.

Сустрачы кіраўнікоў партыі і ўрада з прадаўтнікамі арміі і флота, з палікіі савецкімі патрыётамі даўно стаі слаўная традыцыя. І кожны раз з савятотна намытымі сталамі ўсё больш і больш людзей, праслаўішчых бясстрашнымі подвігамі сваю вялікую радзіну, устоенных высюкіх узгатароў — звяныя Героя Савецкага Саюза, ордэнаў і медалей СССР.

У Георгіўскім зале паўляюцца таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў,

Каліпін, Кагановіч, Андрэеў, Мікаян, Швернін, Берыя, Маленкоў, Буганін, Шчыракоў, Дамітраў, Будзёнын, Кузнецов, Куцік, Дзегіраў, Штэрн, Рычагоў, Браўншвайн. Радасна бурная, поўная захаплення авадцы ў чысьце таварыша Сталіна і яго саратнікаў. Некалькі мінут пад звадом іла грывіць магутнае чырвонаармейскае і чырвоафлацкае «ура».

На прыёме прысутнічалі члены ЦК ВКП(б), дэпутаты Вархоўнага Савета СССР і Вархоўнага Савета РСФСР, ваенныя работнікі, стахануцы, інжынеры і тэхнікі прапрадзетваў абароннай прамысловасці, відныя дзятчы навуцы, літаратуры і мастацтва. Сярод сабраўшыхся — тт. Шчадэнка, Мехліс, Тевасян, Ірраслаўскі, Раскова, Грызубаба, Стаханав, Пронін, Папоў, Чэрнаўскаў, Кафтаваў, Паспелав, Первухін, Лазоўскі, Міхайлаў, Іосакаў і іншыя.

Ва ўрачыстай цішыні раздалоцца словы Народнага Камісара абароны маршала Савецкага Саюза таварыша К. Е. Варашылава, якога горача вітаюць усё прысутныя.

— Таварышы, першы наш тост. — павінен належыць нашай слаўнай Рабоча-Савецкай Чырвонай Арміі, нашай любодаснай пяхоте, артылерыі, кавалерыі, танкістам, войскам сувязі, інжынерам аўтаатранспартным войскам і ўсім

дапаможным родам войск, якія ўчора на Краснай плошчы дэманструвалі арганізаванасць і сілу нашай Рабоча-Савецкай Чырвонай Арміі.

Грамаоце «ура» і бурныя доўгія апламенты ў чысьце пераможнай Чырвонай Арміі праказваюцца па залу ў адказ на словы любімага кіраўніка узброеных сіл савецкага народа.

Затым таварыш Варашылаў абавшчае здравіцу за наш слаўны Ваенна-Марскі Флот, за магутны Паветраны Флот, за доблесных сталінскіх сокацаў.

Магутным «ура» і бурнымі воплескамі суправаджаецца тост за вялікі савецкі народ, за савецкі ўрад, за партыю Леніна — Сталіна, за кіраўнікоў гэтай слаўнай партыі і ўрада.

З выключнай увагай слухаюць прысутныя словы таварыша Варашылава.

— Нама сумнення, — гаворыць ён, — што наш народ самы годасны сярод усіх народаў свегу. З асвядзена памага народна вышлі сапраўдныя героі. Пералічыць імяны ўсіх выдатных герояў Арктыкі, баяных фронтаў і сацыялістычнай працы амаль немагчыма, бо гэта заняло-б велькі многа часу. Я не сумняваюся разам з вамі, што наш народ і далей будзе даваць лепшых сваіх сыноў на ўсе арны барацьбы за новае жыццё, за нашу вялікую радзіну. Не называючы па імянах годасных людзей нашай вялікай краіны, я абмяжуюся тым,

што называюць толькі адно імя, якое карыстаецца ў нашым народзе вялікай годасцю і павагай. — імя таварыша Сталіна. Нахай жыць наш народны герой таварыш Сталін!

У адзіным перыяде ўсё ўстаюць. У залу Кремльскага палаца разнісіцца грамаоце «ура». Прысутныя з захапленнем вітаюць таварыша Сталіна.

Прыём, які прадаўжаўся некалькі гадзін, прайшоў у задушаўнай, дружаскай абстаноўцы.

Для гэтай бумі наладжан вялікі канпарт. У праграме, якую веў Я. І. Леончыч, прынялі ўдзел народныя аартысты СССР В. В. Барсва, М. О. Райцен, заслужаныя аартысты РСФСР І. С. Вазлоўскі, Е. Д. Кругаўніка, М. Д. Міхайлаў, С. Я. Лемель, П. М. Нарпоў, С. В. Обраноў. Лаурат усёазаважна і міжнародных конкурсаў піяністаў Эміль Гільдэс, салісты балета Вялікага тэатра СССР О. Ленінскава і заслужаны аартыст РСФСР Асаф Месерер, саліст оперы Вялікага тэатра СССР Д. Г. Барыдзе, лаураты ўсеазаважна конкурса аратыстаў А. Радзаль і М. Хрусталіч, Тіберг і Харытанав, Дзяржаўныя руюкі народны хор імя Пятніцкага, Дзяржаўны ансамбль народнага тапа СССР, ансамбль песні і пляскі пры Цэнтральным клубе НВВД СССР і Чырвонаармейскі ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі СССР.

(ТАСС).

Пад сцягам баявой славы і гераічнай працы

У Ленінградзе ў паветраным парадзе ЛЕНІНГРАД, 1 мая. (ТАСС). Перухомыя кватраты вайсковых калон на велізарнай плошчы Урыцкага застылі ва ўрачыстым чаканні. У азіньні побываўшай славы сустракаюць яны Першамай. Чырвоныя палкі гераічна выканалі пастаўленую перад імі задачу — яны забяспечылі бязопаснасць наўвочна-заходніх граніц Савецкага Саюза, бязопаснасць вялікага горада Леніна. Перамога дасягнута жаласнай воляй азіньнай арміі савецкіх патрыётаў, і на фронце і ў тылу дзень і ноч стаіўшыя на баявой вахце.

Аб гэтым гаворыць, выступаючы з трыбуны камандуючы войскамі Ленінградскай ваеннай акругі Герой Савецкага Саюза камандар 2-га ранга тав. Меранкоў. Ён напамінае аб надуцкіх янах, калі палкі акругі штурмавалі «непрыступную» лінію Манергейма і зламлі яе назаўсёды.

Тав. Меранкоў зацягвае сваю прамову здравіцай у чысьце Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота, у чысьце працоўных горада Леніна, у чысьце слаўнай партыі большавікоў і вялікага Сталіна.

Магутнае «ура» перакатваецца па плошчы. Барабілі на Нева апапанаша ў хых, сьвярае полымя салютаў, якія ўрачыста грываць над горадам. Баявыя калоны праходзяць у рух.

На цэнтральнай трыбуне — таварышы Жданав, Кузнецов, Штыкоў, Воротаў, Калунцін і іншыя.

Першым праходзіць міма трыбуны

прыняла ўдзел 400 самалётаў

слухачы і выдатныя ваенны акадэміі і вучылішчаў.

Лётчыкаў змяняюць маракі, каму выпада чысьце вадзіць баявыя караблі краіны Советав, маракі, вышпаўшы на прасторы Балтыкі і закрываючы на мошны замок поступы да Ленінграда. Аважныя сустракаюць на трыбунах калону лыжнікаў у белых світэрах і кепі. Яны кроцьце лёгкай спартэменскай пахожанкай, неўстрашымыя, паказваючы пушы хробрасці ў бах да Барэльскім перашайку.

Праходзіць катарызаваная чырвоная-сінявая дывізія. Рушыць артылерыя.

На плошчу ўступаюць ганкі.

400 самалётаў прыняла ўдзел у паветраным парадзе.

Кароткі перапынак — і на плошчы напаліўнае ласе чырвоных сцягаў. Вось праходзіць калона трыччч ордэнаванаснага Кіраўскага завода, Іжорскага завода, сунабуаўнічага завода імя Серга Орджанікідзе, заводу № 210 і № 174, узапарожжаных ордэнамі. Гэта — сапраўдныя героі тылу.

Калі там, на фронце, хадзілі ў атакі, горад працаваў інем і почы. Ленінградскія работчы не адыходзілі ад станкоў, не паківалі работні на гаўзіну і заламалі фронт усеі, чым маглі. Назат шкільнікі і шкільніцы зібралі падаруны для баікоў.

1.400 тысяч працоўных горада Леніна прымаза ўдзел у першамайскай святотчай дэманстрацыі.

ПАРАД І ДЭМАНСТРАЦЫЯ ў КІЕВЕ

У паветраным парадзе ўдзельнічала 300 самалётаў

КІЕВ, 1 мая. (ТАСС). На зянішнім рэйдзе Дняпра насупраць Кіева выстраіліся расшэвачаныя сцяжкамі баявыя караблі Дняпроўскай флатыліі. На палубах у бэазаконым строю застылі чырвоафлацкія. Балмудуючы Дняпроўскай ваеннай флатыліяй капітан 1-га ранга тав. Абрамаў аб'язкае строй, вітае чырвоафлацкіх з вялікім святатм. Гучнае «ура» разносіцца дзалека па рапе.

На жываціных дняпроўскіх сцілах тысячы кіеўлян любаваліся пародам.

На Брешчачку войскі гатовы да ўрачыстата марша.

10 гадзін. На ўрадавую трыбуну палітэхніца тт. Хрушчов, Кэрпін, Бурмістэнка, Каротчэнка, Гречуха, Вярхоу на калі паказавецца камандуючы Кіеўскай Асавіай Ваеннай Акругай, Герой Савецкага Саюза камандар 1-га ранга тав. С. К. Тімашэнка. Ён аб'язкае і вітае войскі. Грывіць «ура».

Аб'езд войск скончан. Тав. Тімашэнка зазмаецца на трыбуну. Па заручэнні ЦК ВКП(б) і ўрада УССР ён звяртаецца з прым ваяу да чырвонаармейцаў, камандзіраў, палітработнікаў і працоўных Савецкай Украіны.

Калі камандзір упамінае імя вялікага Сталіна узнікае магутная авадцы ў чысьце любімага правадзіра.

Шэсьці воіскіх часцей адкрывае ба-

ПАРАД І ДЭМАНСТРАЦЫЯ ў КІЕВЕ

тальён каманднага і начальствуючага састава.

У гэты дзень кіеўлян на першамайскія святэ прыбылі гераічныя баіцы і камандзіры часцей Ленінградскай ваеннай акругі, удзельнікі баў з белафінамі. Цёпла вітае і народ. Вось праходзіць яны ў сініх камбінезонах з аўтаматычнай зброяй і вітоўкамі напераве, абетраванія, загартаванія ў бах, слаўныя сталінскія сокацы, парашуцісты. Смеласцю і адвагай гарач іх вочы. За Дняпром нарастае шум матораў. 300 баявых машын прынялі ўдзел у гэтым выдатным паветраным парадзе.

На Брешчачку ўступілі бронемашыны і танкі. На вялікіх скараснях праносіцца бронемашыны. Пасля скажчэння парада пачалася дэманстрацыя.

Шпрыхім патаком узліваюцца на Брешчачкі прапаныя васьмі раёнаў горада Палерадзе раёны, якія носіць імяны геніяў чалавештва — Леніна і Сталіна.

Высяка над галавамі краснаце пано Вызавалены Чырвонай Арміяй украінакі гарэп-тушу з годасцю трымае савецкі пашпарт. Словы прывітанна новым савецкім грамадзянам напісаны на многіх святотчных смятах. Калі доўміліся чалавек дэманструвалі ў гэты дзень на вуліцах Кіева.

ЧАЦВЕРТАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

Даклад аб зацвярдженні Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР, прынятых за перыяд паміж сесіямі і падлягаючых зацвярдженню Вярхоўнага Совета БССР, і аб змяненні і дапаўненні некаторых артыкулаў Канстытуцыі БССР

Дакладчык — дэпутат Папкоў Л. Е.

Таварышы дэпутаты! За праішоўшым перыяд пасля Другой Сесіі Вярхоўнага Совета Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі Вярхоўным Советам Саюза ССР прыняты законы, а таксама Празвішчам Вярхоўнага Совета БССР выданы Указы, з якіх вынікае неабходнасць змянення і дапаўнення некаторых артыкулаў Канстытуцыі БССР.

Вярхоўны Совет Саюза ССР 31 сакавіка 1940 года на VI Сесіі прыняў Закон «Аб пераўтварэнні Каралеўскай Аўтаномнай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюзную Караля-Фінскую Совецкую Соцыялістычную Рэспубліку».

Згодна гэтага закона ў сямі брацкіх саюзных рэспублік з'явілася новая саюзная рэспубліка — Караля-Фінская Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка.

У сувязі з гэтым неабходна запэўніць артыкул 13 Канстытуцыі БССР, у якім пералічваюцца саюзныя рэспублікі, з якімі Беларуска Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка дабралася аб'яднацца ў саюзную дзяржаву — Саюз Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

2 лістапада 1939 года Унечарговая V Сесія Вярхоўнага Совета Саюза ССР прыняла Закон «Аб уключэнні Заходняй Беларусі ў састаў Саюза Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік са з'яўленнем яе ў Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспубліцы».

На падставе гэтага закона 14 лістапада 1939 года Унечарговая III Сесія Вярхоўнага Совета БССР прыняла Закон «Аб прыняцці Заходняй Беларусі ў састаў Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі».

У выкананне ўказаных законаў Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР прадставіў на зацвярдженне Празвішчам Вярхоўнага Совета Саюза ССР праект утварэння новых абласцей у саставе БССР.

4 снежня 1939 года Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета Саюза ССР утвораны Баранавіцкая, Беластоцкая, Брэсцкая, Вілейская і Пінская абласці ў саставе Беларускай ССР.

Утварэнне ўказаных абласцей зацвердзіла Шостая Сесія Вярхоўнага Совета Саюза ССР.

У сувязі з гэтым неабходна ўнесці адпаведныя дапаўненні ў артыкул 14 Канстытуцыі БССР, у якім дадзены пералічэнні абласцей у саставе БССР.

Апрама гэтага, у перыяд паміж Сесіямі Вярхоўнага Совета БССР Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР выданы Указы, падлягаючыя ў адпаведнасці з Канстытуцыяй БССР зацвярдженню Вярхоўнага Совета Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

14 жніўня 1939 года Прэзідыум Вярхоўнага Совета Саюза ССР выдў Указ «Аб утварэнні ў Беларускай ССР рэспубліканскага Народнага Камісарыята мясцовай паліўнай прамысловасці».

У адпаведнасці з гэтым Указам Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР 26 жніўня 1939 года выдў Указ «Аб утварэнні Народнага Камісарыята мясцовай паліўнай прамысловасці БССР».

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР ад 26 верасня 1939 года праведзена раздзяленне Народнага Камісарыята Лёгкай прамысловасці БССР на два Наркаматы:

- 1. Тэкстыльнай прамысловасці;
- 2. Лёгкай прамысловасці.

Гэты Указ выдан у адпаведнасці з Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета Саюза ССР ад 2 студзеня 1939 года «Аб раздзяленні Народнага Камісарыята Лёгкай прамысловасці БССР».

Утварэнне Народнага Камісарыята мясцовай паліўнай прамысловасці БССР і раздзяленне Наркамата Лёгкай прамысловасці БССР на два наркаматы прынесьлі ўжо вялікую карысць нашай народнай гаспадарцы. Яны наблізілі наркаматы да практычнасці, палепшылі штогоднае кіраванне прадпрыемствамі, далі магчымасць вылучыць новых людзей на шчырную работу і ў далейшым будучым саадапціваць узровень нашай сацыялістычнай прамысловасці.

Апрама вышэйпералічаных наркаматаў 26 красавіка 1940 года Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР утвораны Народны Камісарыят прамысловасці будаўнічых матэрыялаў БССР. Утварэнне гэтага наркамата выклікала тым, што за апошнія год вытворчасць будаўнічых матэрыялаў значна павялічылася і паявіліся аб'ём работ за лік заходніх абласцей БССР.

Прэзідыум уносіць на зацвярдженне Вярхоўнага Совета БССР Указы: «Аб утварэнні Народнага Камісарыята мясцовай паліўнай прамысловасці БССР», «Аб раздзяленні Народнага Камісарыята Лёгкай прамысловасці БССР на два наркаматы: Тэкстыльнай прамысловасці і Лёгкай прамысловасці БССР» і аб утварэнні Народнага Камісарыята прамысловасці будаўнічых матэрыялаў БССР і ў адпаведнасці з гэтым прапаную ўнесці адпаведныя змяненні і дапаўненні ў артыкулы 45 і 48 Канстытуцыі БССР, у якіх вызначана састаў Совета Народных Камісарыятаў БССР і дадзены пералічэнні рэспубліканскіх і рэспубліканскіх наркаматаў БССР.

Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР выдў Указы: ад 26 студзеня 1940 года «Аб утварэнні аддзела мясцовай паліўнай прамысловасці выканаўчых камітэтаў абласных Советаў дэпутатаў працоўных БССР» і ад 8 лютага 1940 года «Аб утварэнні аддзела аўтамабільнага транспарта выканаўчых камітэтаў абласных Советаў дэпутатаў працоўных БССР».

Утварэнне ўказаных аддзелаў будзе садзейнічаць далейшаму ўздыму і развіццю

мясцовай паліўнай прамысловасці і аўтамабільнага транспарта БССР; палепшыць штогоднае кіраванне гэтымі галінамі народнай гаспадаркі.

Прэзідыум уносіць на зацвярдженне



Вярхоўнага Совета БССР Указы аб утварэнні аддзелаў мясцовай і паліўнай прамысловасці і аўтамабільнага транспарта выканаўчых камітэтаў абласных Советаў дэпутатаў працоўных БССР і прапаную ўнесці адпаведныя змяненні і дапаўненні ў артыкул 66 Канстытуцыі БССР, у якім дадзены пералічэнні аддзелаў і ўпраўленняў выканаўчых камітэтаў абласных Советаў дэпутатаў працоўных БССР.

15 студзеня 1940 года Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР прыняў Указ «Аб утварэнні раёнаў у Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях Беларускай ССР». Гэтым Указам гараны Баранавіцкі, Беластоцкі, Брэсцкі, Вілейскі, Грозна, Ліма, Ломжа і Пінск выдзелены ў самастойныя адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі абласнога падпарадкавання.

Прэзідыум уносіць на зацвярдженне Вярхоўнага Совета БССР утварэнне новых раёнаў і выдзяленне гарадоў абласнога падпарадкавання ў Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях Беларускай ССР і прапаную ўнесці адпаведныя змяненні і дапаўненні ў артыкул 74 Канстытуцыі БССР, у якім дадзены пералічэнні гарадоў абласнога падпарадкавання.

Даючы абласці праект закона аб змяненні і дапаўненні артыкулаў 13, 14, 45, 48, 66 і 74 Канстытуцыі (Асноўнага Закона) БССР.

ЗАКОН АБ ЗМЯНЕННІ І ДАПАЎНЕННІ АРТЫКУЛАУ 13, 14, 45, 48, 66 І 74 КАНСТЫТУЦЫІ (Асноўнага Закона) БССР

Вярхоўны Совет Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі паставіў: 1. У адпаведнасці з законам, прынятым Шостай Сесіяй Вярхоўнага Совета БССР «Аб пераўтварэнні Каралеўскай Аўтаномнай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюзную Караля-Фінскую Совецкую Соцыялістычную Рэспубліку».

Выходзячы з гэтага, БССР забяспечвае за ССР у асобе яго вышэйшых органаў улады і органаў дзяржаўнага ўпраўлення правы, вызначаныя артыкулам 14 Канстытуцыі БССР.

На-за прадзеламі артыкула 14 Канстытуцыі БССР ажыццяўляе дзяржаўную ўладу самастойна, захоўваючы поўнае свае суверэнныя правы».

2. У адпаведнасці з зацвярдженнем Вярхоўнага Совета ССР утварэння ў саставе Беларускай ССР новых абласцей: Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай і ізажыць артыкул 14 Канстытуцыі БССР наступным чынам:

«Артыкул 14. Беларуска Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка складаецца з абласцей: Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай, Віцебскай, Гомельскай, Мінскай, Магілёўскай, Пінскай і Палескай».

3. Зацвердзіць утварэнне Народных Камісарыятаў БССР: Мясцовай Паліўнай прамысловасці, Тэкстыльнай прамысловасці і Прамысловасці будаўнічых матэрыялаў.

У адпаведнасці з гэтым ізажыць артыкул 45 і 48 Канстытуцыі БССР наступным чынам:

«Артыкул 45. Совет Народных Камісарыятаў БССР утвараецца Вярхоўным Советам БССР у саставе: Старшыні Совета Народных Камісарыятаў БССР; Намеснікаў Старшыні Совета Народных Камісарыятаў БССР;

Старшыні Дзяржаўнага Планавай Камісіі БССР;

- Народных Камісарыятаў БССР: Харчовай прамысловасці; Мясцовай і малочнай прамысловасці; Лёгкай прамысловасці; Тэкстыльнай прамысловасці; Лясной прамысловасці;

Прамысловасці будаўнічых матэрыялаў; Земляробства; Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў; Фінансаў; Гандлю;

Унутраных спраў; Юстыцыі; Аховы здароўя; Асветы; Мясцовай прамысловасці; Комунальнай гаспадаркі; Соцыяльнага забеспячэння; Аўтамабільнага транспарта; Мясцовай паліўнай прамысловасці; Начальніка Упраўлення па справах мастацтваў;

Упаўнаважаных агульнасаюзных Народных Камісарыятаў».

«Артыкул 48. Народныя Камісарыяты БССР з'яўляюцца або саюзна-рэспубліканскімі, або рэспубліканскімі.

Да саюза-рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў БССР адносяцца Народныя Камісарыяты БССР:

- Харчовай прамысловасці; Мясцовай і малочнай прамысловасці; Лёгкай прамысловасці; Тэкстыльнай прамысловасці; Лясной прамысловасці; Земляробства; Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў; Фінансаў; Гандлю; Унутраных спраў; Юстыцыі; Аховы здароўя;

Прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Да рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў адносяцца Народныя Камісарыяты БССР:

- Асветы; Мясцовай прамысловасці; Комунальнай гаспадаркі; Соцыяльнага забеспячэння; Аўтамабільнага транспарта; Мясцовай паліўнай прамысловасці.

4. Зацвердзіць утварэнне аддзелаў мясцовай паліўнай прамысловасці і аўтамабільнага транспарта выканаўчых камітэтаў абласных Советаў дэпутатаў працоўных БССР.

У адпаведнасці з гэтым артыкул 66 Канстытуцыі БССР ізажыць наступным чынам:

«Артыкул 66. Абласныя Саветы дэпутатаў працоўных утвараюць ніжэйнаступныя аддзелы выканаўчых камітэтаў:

- земельны; фінансавы; гандлю; аховы здароўя; народнай асветы; мясцовай прамысловасці; комунальнай гаспадаркі; соцыяльнага забеспячэння; аўтамабільнага транспарта; мясцовай паліўнай прамысловасці; дарожны; агульнай; па справах мастацтваў; плаванаў камісію;

сектар караў пры старшніні выканкома і, апрача таго, у адпаведнасці з асаблівасцямі гаспадаркі абласці, з зацвярдженнем саюза-рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў Лёгкай прамысловасці, Харчовай прамысловасці, Лясной прамысловасці, Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў, абласны Саветы дэпутатаў працоўных утвараюць аддзелы або ўпраўленні:

- лёгкай прамысловасці; харчовай прамысловасці; лясной прамысловасці; зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў».

5. Зацвердзіць Указ Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР ад 15 студзеня 1940 года «Аб утварэнні раёнаў у Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях Беларускай ССР».

У адпаведнасці з гэтым артыкул 74 Канстытуцыі БССР ізажыць наступным чынам:

«Артыкул 74. Аддзелы гарадскіх Советаў дэпутатаў працоўных Баранавіцкай, Беластоцкай, Барысава, Брэста, Вілейскай, Віцебскай, Гомеля, Грозна, Ліма, Ломжа, Мінска, Магілёва, Мозыра, Оршы, Пінска, Полацка, Рэчыцы і Слуцка падпарадкоўваюцца ў сваёй дзейнасці як Советам дэпутатаў працоўных гэтых гарадоў і іх выканаўчым камітатам, так і адпаведнаму аддзелу абласнога Совета дэпутатаў працоўных непасрэдна».

У сувязі з утварэннем за мінулы перыяд новых Народных Камісарыятаў БССР і вызначэннем ад абавязкаў некаторых Народных Камісарыятаў БССР, Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета Беларускай ССР, па прадставленню Старшыні Совета Народных Камісарыятаў БССР, былі зроблены назначэнні Народных Камісарыятаў:

У адпаведнасці з артыкулам 31 Канстытуцыі БССР Прэзідыум уносіць на зацвярдженне Вярхоўнага Совета Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі Указы аб назначэнні Народных Камісарыятаў БССР:

- Народным Камісарам Мясцовай прамысловасці БССР — Нагана Якава Наумавіча; Народным Камісарам Тэкстыльнай прамысловасці БССР — Аліксева Канстанціна Грыгор'евіча; Народным Камісарам мясцовай паліўнай прамысловасці БССР — Хачыно Івана Сцяпанавіча; Народным Камісарам Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў БССР — Галадуша Захара Міхайлавіча.

Вось тыя Указы і тыя прапановы аб змяненні і дапаўненні некаторых артыкулаў Канстытуцыі БССР, якія ўносіцца на зацвярдженне Вярхоўнага Совета Беларускай ССР.

ЗАКОН АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ БЮДЖЭЦЕ БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭСПУБЛІКІ НА 1940 Г.

Вярхоўны Совет Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі паставіў: 1. Зацвердзіць прадставлены Советам Народных Камісарыятаў БССР дзяржаўны бюджэт БССР на 1940 г., з прынятымі на дакладу Бюджэтай Камісіі Вярхоўнага Совета БССР змяненнямі, па даходах і расходах у суме 2.176.482 тыс. руб.

2. У адпаведнасці з артыкулам 1 гэтага Закона зацвердзіць рэспубліканскі бюджэт па даходах у суме 1.699.326 тыс. руб. і па расходах — у суме 781.878 тыс. руб. і мясцовы бюджэты па даходах — у суме 477.156 тыс. руб. і па расходах — у суме 1.394.604 тыс. руб.

3. Зацвердзіць мясцовы бюджэты на 1940 год па абласцях у наступных суммах:

Назва абласці	Па даходах (у тыс. руб.)	Па расходах (у тыс. руб.)
Баранавіцкая абласць	44212	117959
Беластоцкая »	65459	142449
Брэсцкая »	23330	78092
Вілейская »	32746	80806
Віцебская »	67033	209898
Гомельская »	48772	145856
Магілёўская »	54903	213855
Мінская »	87104	228114
Палеская »	21623	102249
Пінская »	26214	54056

4. Зацвердзіць сумы перададаныя з рэспубліканскага бюджэту ў мясцовыя бюджэты па абласцях у наступных суммах:

Назва абласці	(у тыс. руб.)
Баранавіцкая абласць	73747
Беластоцкая »	76990
Брэсцкая »	54762
Вілейская »	48060
Віцебская »	142865
Гомельская »	97084
Магілёўская »	158952
Мінская »	141010
Палеская »	80626
Пінская »	27842

5. Устанавіць на 1940 год адзіны ад дзяржаўных даходаў і палаткаў у мясцовыя бюджэты ў наступных размерках:

- а) ад збору ў гарадах па патрэбы жылля і культурна-бытавога будаўніцтва — 50 проц. і ў сельскіх мясцовасцях — 100 проц.;
- б) ад паступленняў па падатковым падатку з катэгорыі і сельскагаспадарчым падатку з катэгорыі і аднаасобнікаў — 75 проц.;
- в) ад сумы дзяржаўнай пазыкі, размяшчонай сярод рабочых і служачых і іпага гарадскога насельніцтва — 25 проц. і ад сумы пазыкі, размяшчонай сярод катэгорыі і аднаасобнікаў — 90 проц.;
- г) ад даходаў машынатрактарных станцый — 30 проц.;
- д) даручыць Совету Народных Камісарыятаў БССР, у адпаведнасці з зацвярджаным Вярхоўным Советам БССР сумы адзіночкі ў мясцовыя бюджэты ад падатку з абароту, устанавіць па кожнай абласці працэнты адлічэння ад гэтага падатку.

7. Зацвердзіць справаздачу аб выкананні дзяржаўнага бюджэта БССР за 1939 год па даходах — 1.414.673 тыс. руб. і па расходах — 1.385.524 тыс. руб. з перавышэннем даходаў над расходамі ў суме 29.149 тыс. руб.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР Л. ПАПКОУ.

27 красавіка 1940 г. г. Мінск.

Закон аб змяненні і дапаўненні артыкулаў 13, 14, 45, 48, 66 і 74 Канстытуцыі (Асноўнага Закона) БССР

Вярхоўны Совет Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі паставіў: 1. У адпаведнасці з законам, прынятым Шостай Сесіяй Вярхоўнага Совета БССР «Аб пераўтварэнні Каралеўскай Аўтаномнай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ў Саюзную Караля-Фінскую Совецкую Соцыялістычную Рэспубліку».

Выходзячы з гэтага, БССР забяспечвае за ССР у асобе яго вышэйшых органаў улады і органаў дзяржаўнага ўпраўлення правы, вызначаныя артыкулам 14 Канстытуцыі БССР.

На-за прадзеламі артыкула 14 Канстытуцыі БССР ажыццяўляе дзяржаўную ўладу самастойна, захоўваючы поўнае свае суверэнныя правы».

2. У адпаведнасці з зацвярдженнем Вярхоўнага Совета ССР утварэння ў саставе Беларускай ССР новых абласцей: Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай і ізажыць артыкул 14 Канстытуцыі БССР наступным чынам:

«Артыкул 14. Беларуска Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка складаецца з абласцей: Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай, Віцебскай, Гомельскай, Мінскай, Магілёўскай, Пінскай і Палескай».

3. Зацвердзіць утварэнне Народных Камісарыятаў БССР: Мясцовай Паліўнай прамысловасці, Тэкстыльнай прамысловасці і Прамысловасці будаўнічых матэрыялаў.

У адпаведнасці з гэтым ізажыць артыкул 45 і 48 Канстытуцыі БССР наступным чынам:

«Артыкул 45. Совет Народных Камісарыятаў БССР утвараецца Вярхоўным Советам БССР у саставе: Старшыні Совета Народных Камісарыятаў БССР; Намеснікаў Старшыні Совета Народных Камісарыятаў БССР;

Старшыні Дзяржаўнага Планавай Камісіі БССР;

Народных Камісарыятаў БССР: Харчовай прамысловасці; Мясцовай і малочнай прамысловасці; Лёгкай прамысловасці; Тэкстыльнай прамысловасці; Лясной прамысловасці; Земляробства; Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў; Фінансаў; Гандлю; Унутраных спраў; Юстыцыі; Аховы здароўя;

Мясцовай прамысловасці; Комунальнай гаспадаркі; Соцыяльнага забеспячэння; Аўтамабільнага транспарта; Мясцовай паліўнай прамысловасці; Начальніка Упраўлення па справах мастацтваў;

Упаўнаважаных агульнасаюзных Народных Камісарыятаў».

«Артыкул 48. Народныя Камісарыяты БССР з'яўляюцца або саюзна-рэспубліканскімі, або рэспубліканскімі.

Да саюза-рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў БССР адносяцца Народныя Камісарыяты БССР:

- Харчовай прамысловасці; Мясцовай і малочнай прамысловасці; Лёгкай прамысловасці; Тэкстыльнай прамысловасці; Лясной прамысловасці; Земляробства; Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў; Фінансаў; Гандлю; Унутраных спраў; Юстыцыі; Аховы здароўя;

Прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Да рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў адносяцца Народныя Камісарыяты БССР:

- Асветы; Мясцовай прамысловасці; Комунальнай гаспадаркі; Соцыяльнага забеспячэння; Аўтамабільнага транспарта; Мясцовай паліўнай прамысловасці.

4. Зацвердзіць утварэнне аддзелаў мясцовай паліўнай прамысловасці і аўтамабільнага транспарта выканаўчых камітатаў абласных Советаў дэпутатаў працоўных БССР.

У адпаведнасці з гэтым артыкул 66 Канстытуцыі БССР ізажыць наступным чынам:

«Артыкул 66. Абласныя Саветы дэпутатаў працоўных утвараюць ніжэйнаступныя аддзелы выканаўчых камітатаў:

- земельны; фінансавы; гандлю; аховы здароўя; народнай асветы; мясцовай прамысловасці; комунальнай гаспадаркі; соцыяльнага забеспячэння; аўтамабільнага транспарта; мясцовай паліўнай прамысловасці; дарожны; агульнай; па справах мастацтваў; плаванаў камісію;

сектар караў пры старшніні выканкома і, апрача таго, у адпаведнасці з асаблівасцямі гаспадаркі абласці, з зацвярдженнем саюза-рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў Лёгкай прамысловасці, Харчовай прамысловасці, Лясной прамысловасці, Зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў, абласны Саветы дэпутатаў працоўных утвараюць аддзелы або ўпраўленні:

- лёгкай прамысловасці; харчовай прамысловасці; лясной прамысловасці; зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў».

БССР з'яўляюцца або саюзна-рэспубліканскімі, або рэспубліканскімі.

Да саюза-рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў БССР адносяцца Народныя Камісарыяты БССР:

ПЕРШАМАЙ НА ГАРАДАХ БССР

ВІЦЕБСК

На плошчы Леніна роўнымі квадратамі выстраіліся байцы, камандзіры і палітраб-тотнікі віцебскага гарнізона.

11 гадзін. Камор тав. Кузняшоў абходзіць войскі і вышпе з вялікім пролетарскім сьвятам Першага мая.

Кароткі мітынг. Сакратар абкома партыі тав. Мельнік да імені абласнога камітэта партыі і абласнога савета дэпутатаў працоўных вітае байцоў, камандзіраў, палітрабтотнікаў і ўсіх працоўных гарада з наступным сьвятам.

Пры ўпамінанні імені вялікага Сталіна на плошчы перакатвацца магунтае «сура». Гранулі аркестры. Шэсьце адкрытае зборнае калона каманднага і палітычнага саставу, за ёю ў безакаронным раўненні маршыруюць ваенныя часці. Аштанціліся шыткамі, пэўным поступам ідзе багвая пяхота. Несакрушальна магунтае вое ад кожнай калона нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

Невялікая паўза, і на плошчы ўстаюць калоны дэманстрантаў. Першыя ідуць шчаслівае савецкіх дзеці. За школьнікамі — працоўныя Кастрычніцкага ра-

БАРАНАВІЧЫ

Радасто жыў горам у гэты дзень. К 9 гадзінам раніца на вуліцы вышлі калоны дэманстрантаў. Загрэмілі аркестры, завілі вялікія савецкія песні аб шчасці, аб вялікай савецкай радзіме.

Пачынаецца пара. Калі трыбуны праходзяць часті доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Працоўныя з любоўю і горасцю вітаюць сваіх вышалецеляў. Радаюцца вочкамі ў чысьце Чырвонай Арміі, у чысьце савецкага ўрада і любімай большавіцкай партыі. Байцы, камандзіры і палітрабтотнікі ахваваюць на прывітаныя грамадзян «сура».

Шэсьце працоўных гарада адкрываюць калоны фізкультурнікаў — веласіпедысты, матацыклісты, гімнасты. За імі ідуць школьнікі. Яны нясуць лозунгі, маляць самалёты, макетныя кнігі. На разгортнуці кніжы вялікімі літарамі напісан 121 артыкул Сталінскай Канстытуцыі: «Грамадзяне СССР маюць права на асвету».

Уперадзе калоны чыгуначнікаў рухаецца велізарны макет магунтага савецкага

на. Уперадзе — шматлікая калона калектыва швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Рабочыя і работніцы чыгуначна-трыкатажнай фабрыкі імені Клары Цэткін высока над галавамі нясуць шчыты з гербамі 12 савецкіх рэспублік. Выдзяляецца лозунг: «Нахай жыць Карала-Фінская Савецкая Сялянская Рэспубліка!».

Шэсьце працоўных Чыгуначнага раёна адкрываюць стэханавы-кравносаўцы Віцебскага чыгуначнага вузла. У першых рэдах ідуць званыя людзі транспартна-ардананосцы тт. Маёраў, Дрэвін, Казлоў, Шчапіна і іншыя, праслаўленыя сваімі выдатнымі вытворчымі подзвігамі.

Увагу ўсіх прыкочуе выдатна аформлена калона 8-тысячнага калектыва чыгуначна-трыкатажнага гіганта — фабрыкі імені КІМ.

Ужо 2 гадзіны прадаўжаецца дэманстрацыя. Ідуць металісты, прадзільніцы, абутнікі, работнікі навуцы і мастацтваў, урачы, студэнты, атрады рабочых з вяткоўкамі на плячах, веласіпедысты, матацыклісты.

70 тысяч працоўных Віцебска яшчэ раз прадаманстравалі свой гарады савецкі патрыятызм, сваю беззаветную адданасць справе Леніна—Сталіна.

БЕЛАСТОК

Роўна ў 12 гадзін дня на Савецкай плошчы пачаўся парад ваенных часцей. На трыбуне — дэпутаты Вярхоўнага Савета Саюза ССР, кіраўнікі партыйных і савецкіх арганізацый, лешыя тэжэбшчыкі, прадстаўнікі ваенных часцей.

Парад прымаў камітэў — арганізоцет тав. Чарнік. Абехаўшы войскі, ён патнаўся на трыбуну і звярнуўся з першамайскім прывітаннем да байцоў, камандзіраў, палітрабтотнікаў гарнізона, да працоўных гарада Беларуска.

Пачаўся рух войск. Стройнымі рэдамі прайшла пяхота. Выдатнікі баявой і палітычнай вучобы неслі авіяныя слававы баявыя сімвалы, пад якімі 7 месцаў таму назал геранічна Чырвоная Армія, выконваючы волю савецкага народа, партыі і ўрада, вываляла ад чыгун польскіх ланю народы Заходняй Беларусі.

Зем пакачы велічны марш артылерыі. Прагучалі зенітныя, працітанавыя цяжкія гарматы. А на блакітным небе плаўна пльылі бомбардыроўшчыкі, быстра прамчалі знішчальнікі. 100 паветраных караблёў уздыліся ў парадзе. Іх лідэр Герой Савецкага Саюза тт. Нагоў і Жэрэзюў.

Пачалася дэманстрацыя працоўных. Яе адкрыла калона школьнікаў. Уперадзе ішлі піянеры, толькі выдзяліла атрымаўшыя чырвоныя галыткі. За імі тэжэбшчыкі. Над калонай 2-га камбіната плакат «27 тысяч метраў сукна звыш плакат». Выдзяляецца лозунг: «Ператворы Беларусь у другое Іванава». Чыгуначнікі неслі вялікія мадэлі навіейных савецкіх паравозаў. Дэманстрацыя завяршыла калона фізкультурнікаў і веласіпедыстаў.

70 тысяч свабодных грамадзян Савецкага Беларуска прайшлі міма трыбуны. Да позняй ночы на вуліцах і парках не змаўкала музыка, не спыхалі вясельныя песні.

Т. ЛЯСОВІЧ.

ГОМЕЛЬ

1 мая вуліцы гарада выглядалі асабліва па-святковаму, усюды партрэты кіраўнікоў партыі і ўрада, лозунгі, плакаты, транспаранты.

К 11 гадзінам раніца на плошчы Леніна выстраіліся роўнымі шэрагамі войскі. Ярка афармленыя на сонцы сталевае грані штыкі. У адказ на першамайскае віншаванне прымаюцца парад каморы тав. Сафонава разнасоца магунтае чырвонаармейскае «сура».

Пачынаецца пара. Моцна спікаючы ў руках баявыя вяткоўкі, ідуць байцы доблеснай Чырвонай Арміі, неперажоўнай сілы і магунтацы савецкай краіны.

На плошчы ўстаюць дэманстранты. Ідзе калона дэцятых Палаца піянераў. Колькі ініцыятыў, выхадзіцца працягла дзеці ў гэты дзень! Воск у рознакаляровых наліянальных беларускіх касцюмах маленькіх дзяцінкіх нясуць букеты жывых кветак, другая група дзяцей танцуе «Лявонішка».

На плошчы праходзяць працоўныя трохрэзавыя гарады. На гукі аркестраў з першамайскай песняй ідуць чыгуначнікі Беларускай чыгункі, волікі Дняпра-Дзвінскага парохаста, калектыва завода Гомсельмаш і іншыя. За 2 гадзіны праз плошчу прайшлі 80 тысяч працоўных гарада, прымаўшы ўдзел у першамайскай дэманстрацыі.

ЗАРУБЯЖОМ

СВЯТКАВАННЕ 1 МАЯ ЗА РУБЯЖОМ

ЗЛУЧАННЯ ШТАТЫ АМЕРЫНІ

НЬЮ-ЁРК, 2 мая. (ТАСС). 1 мая ў Нь-Йорку адбылася стотысячная дэманстрацыя працоўных і грантэжны мітынг. У дэманстрацыі, якая прадаўжалася каля 8 гадзін, прымаў ўдзел прадстаўнікі 500 прафесійных арганізацый, налічваючых агульна складанасці 600 тысяч членаў, а таксама шматлікія групы нацыянальных меншасцей, лаціна-амерыканскія і іспанскія рабочыя, літоўны, паліты і іншыя. Скандынаўскія маракі дэманстравалі пад лозунгам: «Супроць імперыялістычнай ваіны». Фінскія рабочыя неслі сцяг з лозунгам: «Нахай жыць савецка-фінляндскія мірыны дагавор!».

Савецкія дэманстрацыі прымаў удзел у дэманстрацыі. Адна сотні рабочых профсава швейцка, які даўчасна ў Амерыканскай федэрацыі працы, прымаў ўдзел у ёй, не гледзячы на спробы сацыял-дэмакратычнай кіраўніцтва перашкодзіць гэтаму.

Калоны дэманстрантаў неслі лозунгі: «Я выхадзіць сына не для таго, каб ён стаў салдатам для Вол-стрыт». Рабочыя ўсіх краін, падавіце імперыялістычную ваіну!» і т. д.

Многалюдныя дэманстрацыі адбыліся таксама ў Чыкаго, Філадэлфіі, Бастоне, Пітсбургу, Дэйтрое, Клівяндзе, Балтыморы, Сан-Францыска і іншых гарадах ЗША.

АНГЛІЯ

ЛОНДАН, 2 мая. (ТАСС). Не гледзячы на забарону ўлад святкаваць 1 мая, на ўсёй Англіі прайшлі дэманстрацыі і мітынгі рабочых пад лозунгам барацьбы за вываленне імперыялістычнай ваіны і вываленне каланіяльных народаў.

У Лондане адбылася буйная дэманстрацыя, у якой удзельнічалі дэлегаты 26 фабрык, прастаініцы рабочых авіянай прамысловасці, некалькіх аўтобусных паркаў і калевартыўных арганізацый. Пасля мітынга многа дэманстрантаў навіравалася на вуліцы. Публіка сустракала іх вочкамі адрабрана.

У Шатландыі шахцеры 6 шахт спынілі 1 мая работу і прынялі ўдзел у дэманстрацыі, арганізаванай саюзам шахцераў. У Манчэстэры дэманстрацыя ўзначальвалі члены ітарна-нацыянальнай брыгады, удзельнічаўшы ў грамадзянскай ваіне ў Іспаніі.

Сотні рабочых-чыгуначнікаў удзельнічалі ў мітынгу ў Сундэне. У Ліверпулі дэманстравалі студэнты ўніверсітэта патрабавалі свабоды каланіяльным народам і пратэставалі супроць узамачнення рэакцыі ў Францыі.

ІТАЛІЯ

ЧУМПІЯ, 2 мая. (ТАСС). У Італіі дзень 1 мая прайшоў пад лозунгам мабілізацыі сілы краіны на наліянальна-высваленчую барацьбу. Усе італійскія газеты вышлі са спецыяльнымі артыкуламі і адровамі к народу.

Газета «Сінхуажыбао» піша: «Перад італійскімі рабочымі класам стаіць важнейшая палітычная задача — прадаўжаць узброенае супраціўленне, а таксама барацьбу з элементамі, якія ідуць на кампраміс з Японіяй».

ШАНХАЙ, 2 мая. (ТАСС). Італійскія рабочыя ў Шанхай, не гледзячы на велікія зніжэнні зарплату, правялі ў дзень 1 мая збор афарыяванна на куплю падарунак байцам італійскай арміі. Рабочыя арганізацыі ў тэлеграме Чан Кай-шы выразілі ўпэўненасць у канчатковай перамозе і абяцалі падтрыманне ў барацьбе супроць Ван Цай-вэй і яго гаспадароў.

ЗАРУБЕЖНЫЯ ВОДУКІ НА ПЕРШАМАЙСКІЯ

ЎРАЧЫСТАСЦІ Ў МАСКВЕ

САФІЯ, 2 мая. (ТАСС). Сафііскія газеты пад буйнымі загалоўкамі: «Чырвоная Армія і 183-мільёны народ пагадзене», «1 мая ў СССР пад знакам міру і нейтралітэта» публікуюць падрабязную справаздачу аб першамайскім парадзе і дэманстрацыі на Краснай плошчы ў Маскве і аб святкаванні Першага мая па ўсім Савецкаму Саюзу.

Газеты змясцілі поўны тэкст прамовы тав. Варашылава на парадзе і водгукі на першамайскія ўрачыстасці ў Савецкім Саюзе. Апублікаваны зьніжкі ваеннага парад у Маскве і партрэты тав. Варашылава.

РУМЫНІЯ

БУХАРЭСТ, 2 мая. (ТАСС). Усе газеты змясцілі справаздачы аб святкаванні 1-га мая ў Маскве, а таксама вытрымкі з прамовы тав. Варашылава. Раг газет змясцілі партрэты тав. Варашылава.

ЛІТВА

КАУНАС, 2 мая. (ТАСС). У літоўскія газеты сёння поўнасю апублікавалі загалы Народнага Камісара Абароны СССР тав. Варашылава і Народнага Камісара Ваенна-Марскага Флота СССР тав. Кузнецова. Газеты адзначаюць вялікі поспех парад на Краснай плошчы.

ЛАТВІЯ

РЫГА, 2 мая. (ТАСС). Латвійскія газеты падрабязна паведамляюць аб святкаванні Першага мая ў Савецкім Саюзе. Газеты апублікавалі вытрымкі з прамовы і заглада Народнага Камісара Абароны СССР маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава.

РЫХТУЕМСЯ ДА ДНЯ ДРУКУ

У П-скай часці шырока разгорнута падрыхтоўка да дня друку. У падрыхтоўцы ўдзельнічаюць гутарні аб гісторыі беларускага друку, аб яго ролі і значэнні ў будаўніцтве першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы.

Вялікую выхавальную работу праводзіць армейскі піянер друк. Насенныя газеты і «Ваявыя лісты» мабілізуюць байцоў і камандзіраў на дакладнае і своечасовае выкананне пастаўленых задач, перадаюць вопыт лепшых выдатнікаў баявой і палітычнай вучобы.

Падрыхтоўка да адкрыцця Друскеніцкага курорта

Атэіны ў БССР курорт Друскенікі (Беластоцкая абласць) рыхтуюцца да адкрыцця першага савецкага сезона. Рашэннем Саўнаркома БССР у Друскеніках стварена курортнае ўпраўленне Наркамата аховы здароўя рэспублікі. Разгорнута 2.500 ложкаў. Значная частка іх перадаецца на дагаворных пачатках профсаюзам, грамадскім арганізацыям і здароўя ўставам. На абсталяванне курорта ўраг алуеніў 900 тысяч рублёў. Курорт тэлефаніруецца і радыёфіні-

КУБА

НЬЮ-ЁРК, 2 мая. (ТАСС). У Гаване ў першамайскай дэманстрацыі ўдзельнічалі больш 80 тысяч чалавек. Дэманстранты неслі плакаты, патрабуючы, каб партыі ступілі сьход Кубы выпрацаваў новую канстытуцыю ў адпаведнасці з патрабаваннямі рабочага руху. Першамайскія лозунгі дэманстрантаў заклікалі таксама барацьбы супроць імперыялістычнай ваіны і патрабавалі сьпіння тэрара ў Іспаніі. Мексіканскі пасол перадаў «Канфедэрацыі працоўных Кубы» сцяг «Канфедэрацыі рабочых Мексікі», які быў устаўлены на першамайскай трыбуне. У гарады былі закрыты ўсе прадпрыемствы і сільны рух гарадскога транспарту. Амерыканскія маракі са знаходзіцца да дэманстрантаў.

АРГЕНТЫНА

НЬЮ-ЁРК, 2 мая. (ТАСС). У Буэно-Айрэсе 1 мая з 26 пунктаў гарада дэсаты тысяч дэманстрантаў рушылі да цэнтральнай плошчы. Трамвайны і аўтобусны рух быў прыпынены на 10 мінут. Профсаюз рабочых-трамвайчыкаў выпусціў маніфест з заклікам да ўсіх рабочых аб'яднацца ў барацьбе за ўсеагульнае мір, свабоду і сацыяльнае справядлівасць. У гарады была амаль поўнасю прыпынена работа на прадпрыемствах. Газеты не вышлі.

ПАНАМА

У Панама ўлады забаранілі першамайскую дэманстрацыю. (ТАСС).

БРАЗІЛІЯ

У Рыо-дэ-Жанейро ў першамайскім мітынгу прымаў удзел 50 тысяч чалавек. (ТАСС).

УРУГВАЙ

У Монтэвідэа адбылася вялікая першамайская дэманстрацыя рабочых. (ТАСС).

КАНАДА

У Торонта, Ванкуверы, Вінпегу і іншых гарадах Канады адбыліся першамайскія мітынгі і дэманстрацыі. (ТАСС).

МЭКСІКА

У гарады Мексіка адбылася дэманстрацыя працоўных і парад ваенізаваных рабочых атрадаў. У дэманстрацыі ўдзельнічала 35 тысяч членаў канфедэрацыі рабочых Мексікі. У парадзе ваенізаваных рабочых атрадаў прыняла ўдзел каля 75 тысяч чалавек. Удзельнічаў аркестр мексіканскай арміі. (ТАСС).

КАЛУМБІЯ

У сталіцы Калумбіі — гарады Багота ў першамайскай дэманстрацыі ўдзельнічала 41 тысяч рабочых. Адбыліся многалюдныя мітынгі. (ТАСС).

БАЛІВІЯ

У сталіцы Балівіі гарады Ла-Пас адбылася буйная першамайская дэманстрацыя рабочых. Усе прадпрыемствы спынілі работу. (ТАСС).

ЧЫЛІ

У першамайскай дэманстрацыі ў сталіцы Чылі — Сант-Яго ўдзельнічала больш 20 тысяч чалавек. Сакратар канфедэрацыі рабочых Чылі Ібаньес у прамове заявіў, што канфедэрацыя будзе прадаўжаць падтрымліваць палітыку народнага фронту. Кампартыя Чылі выпусціла маніфест з заклікам да рабочых умацаваць народны фронт, змагацца за аб'яднанне сельскагаспадарчых рабочых, за захаванне нейтралітэта Чылі. (ТАСС).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙНІ ў НАРВЕГІІ

ГЕРМАНСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

БЕРЛІН, 3 мая. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе: «Праседуючы паспешна адступаючых англійцаў, германскія войскі занялі ўчора Ондальснес».

БЕРЛІН, 3 мая. (ТАСС). Інфармбюро перадае зводу вярхоўнага камандавання германскай арміі:

«Пасля таго, як апошнія часці англійскіх войск пакінулі раён Ондальснеса, аперацыі па ўстанавленню парадку на ўсёй тэрыторыі Нарвегіі прадаўжаюцца быстрым тэмпам. У Заходняй Нарвегіі адбываецца дэмабілізацыя нарвежскіх войск. На поўнач і на паўднёвы захад ах Нарвегія непрыяцельскія ўзброеныя сілы павольна набліжаюцца да германскіх пазіцый».

У Скагерэ германскія ваенна-марскія сілы знішчылі яшчэ дзве непрыяцельскія надводныя лодкі».

ФРАНЦУЗСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

ПАРЫЖ, 2 мая. (ТАСС). Агенцтва Гавас паведамляе, што ўчора ў Домбасе адбылася жорсткае баі.

Чыгуначная лінія Домбас — Сіерон разбурана на вялікай адлегласці. Баі, што адбываюцца ў раёне Домбаса, вельмі кровапралітны. Пасаўтэраў і ўчора раніцай англійскія войскі падступілі да Домбаса, але на працягу дня вымушаны былі зноў некалькі адступіць.

Прадаўжаецца ажыўленая дзейнасць авіяцыі. Аэрадром у Ставангеры, на якім, як мяркуюць, заходзіцца каля 200 самалётаў, падверглася трохразовай бомбардыроўцы. У час бомбардыровак збіта 8 англійскіх самалётаў. Немцы таксама страцілі 8 самалётаў. Паведамляюць, што вялікая колькасць германскіх самалётаў была знішчана на аэрадромах, у прыватнасці ў Ставангеры.

Як перадаюць, падаў ў раёне Нарвіка развітацтва вельмі спрыяла. Азіян з германскіх атрадаў поўнасю знішчаны ў раёне Грантанген на поўнач ад Нарвіка.

АНГЛІЙСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

ЛОНДАН, 3 мая. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамляе, што нарвежскія войскі, якія знаходзіліся ў Роросе, зараз занялі пазіцыі на поўдзень ад гарады з тым, каб спыніць прасоўванне германскіх часцей паміж Тольга і Тенсетам. Нарвежскія часці ўжо мелі сутычкі з германскімі атрадамі і захапілі некалькі палонных.

АБВАСТРЭННЕ АНГЛА-ІТАЛЬЯНСКІХ АДНОСІН

ЛОНДАН, 3 мая. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадало 1 мая, што англійскі ўрад у сувязі з варажой пазіцыяй Італьянскага друку рашыў прызначыць рал мер перасіроўкі ў Міжземным моры». За весткай агенства, частка англійскага флота, якая звычайна сядзела праз Суэцкі канал, будзе зараз накіравана праз Кытаю.

НЬЮ-ЁРК, 3 мая. (ТАСС). Агенцтва Асоцыятыў Прас паведамляе, што ўсе англійскія суны, якія знаходзіліся ў Генуі атрымаў ўчора распараджэнне неадкладна вярнуцца ў Англію праз Суэцкі канал. Агенцтва таксама паведамляе, што галацкі эміцён «Ван Гален» атрымаў інструмы і Галацкія нааглядна вярнуцца ў галацкія тэрытарыяльныя воды. Агенцтва адзначае, што гэты эміцён пакінуў ужо Геную.

НЬЮ-ЁРК, 3 мая. (ТАСС). Яе паведамляе рымскі карэспандэнт газеты «Чыкаго дэйлі ньюс», праз гэтыны пасля заявы англійскага ўрада алоноса перанясенні гандлёвага супаходства з Міжземнага мора Рузвельт даручыў амерыканскаму паслу ў Рыме Філіпу наведваць Мусаліні. Яе паведамляюць, Філіпе паірадыў Мусаліні што ў сувязі з пагорманнем становіцца ў басейне Міжземнага мора ЗША, магчыма будучы вымушаны адкаціць ўсе знаходзічыся там амерыканскія суны. Карэспандэнт падкрэслівае, што такая мера бою ЗША адначасова з перанясеннем Англіі і Францыі гандлёвага супаходства з Міжземнага мора з'яўляецца эфектыўнай блалагай Італіі.

НЬЮ-ЁРК, 3 мая. (ТАСС). Агенцтва Юнайтэд Прэс перадае, што ў Парыжы шырдутоўныя чысты, нібы Італія каняны трыму буйны палонны флот і гарэтыны камеры ў раёне паміж Сіцыліяй і Тунісам.

Рымскі карэспандэнт агенства Юнайтэд Прэс перадае, што амерыканскі пасол Філіп учора на працягу 30 мінут гутарнуў Італьянскімі міністрам замежных спрач Чыла.

ПІОНЕРСКІЯ ЛАГЕРЫ І САНАТОРЫІ

8.200 школьнікаў сталіцы БССР адначу легам у санаторных і піонерскіх лагерах. Пры школах арганізуюцца дзіцячыя пляцоўкі. Першыя змены выедуць у піонерскія лагеры Ратамка, Калодзішча Гардзішча, Талыка і Дрэды ў першыя 15 па 30 мая. 2.500 рэбят з 1 чэрвеня вывозіцца на дачы. Алушчана 100 ты тысяч рублёў для накіравання дзіцяч сям'я чырвонаармейцаў у лагеры і на дачы.

Адажны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

Table with columns for cinema titles (Дзяржаўны Тэатр, Музыкальная Камедыя, Кіноаэтар, Кіноаэтар, Кіноаэтар) and locations (Волга, Волга, Волга, Волга).

Зводна Наркамзема БССР

Аб ходзе веснавой с'ябы ў калгасах рэспублікі на 30 красавіка 1940 г.

(У процантах да плана)

Large table with columns for regions (Область, Районы) and various agricultural metrics (У тым ліку, У тым ліку, У тым ліку).

СПРАВАЗДАЧНА-ЭКАНАМІЧНЫ АДЗЕЛ НКЗБ.